

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**  
**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**Факультет прикладной математики и информатики**

**Кафедра информационных систем управления**

Аннотация к дипломной работе

**«Эффективный алгоритм обучения нейронных сетей на основе случайного поиска»**

Полывяный Глеб Андреевич

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры информационных систем управления ФПМИ Мацкевич В. В.

Минск, 2024

# **РЕФЕРАТ**

Дипломная работа, 36 с., 34 рис., 13 формул, 2 таблицы, 1 приложение, 23 источника.

**Ключевые слова:** НЕЙРОННАЯ СЕТЬ, ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ, МЕТОД ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ.

**Объект исследования** – использование генетического алгоритма в контексте нейронных сетей для классификации изображений.

**Цель работы** – разработка алгоритма, использующего метод дифференциальной эволюции для эффективного обучения нейронной сети, решающей задачу классификации изображений, проверка работы полученного алгоритма.

**Методы исследования** – а) теоретические: изучение научных статей, посвященных генетическому алгоритму и его использованию в нейронных сетях для классификации изображений, документация выбранных фреймворков и библиотек; б) практические: реализация программного обеспечения для оптимизации обучения нейронной сети и проверки качества её работы, реализация дообучения уже готовой модели нейронной сети.

**В результате** разработан алгоритм эффективного обучения нейронной сети для задачи распознавания образов и проверена его эффективность.

**Область применения** – розничная торговля, автомобильная промышленность, медицинская диагностика и др.

## РЭФЕРАТ

Дыпломная работа, 36 с., 34 мал., 13 формул, 2 табліцы, 1 дадатак, 23 крыніцы.

**Ключавыя слова:** НЕЙРОНАВАЯ СЕТКА, ГЕНЕТЫЧНЫ АЛГАРЫТМ, МЕТАД ДЫФЕРЭНЦЫЯЛЬНАЙ ЭВАЛЮЦЫІ, КЛАСІФІКАЦЫЯ, НАВУЧАННЕ НЕЙРОНАВАЙ СЕТКІ.

**Аб'ект даследавання** – выкарыстанне генетычнага алгарытму ў кантэксце нейронавых сетак для класіфікацыі відарысаў.

**Мэта работы** – распрацоўка алгарытму, які выкарыстоўвае метад дыферэнцыяльной эвалюцыі для эфектыўнага навучання нейронавай сеткі, вырашальнай задачу класіфікацыі відарысаў, праверка працы атрыманага алгарытму.

**Метады даследавання** – а) тэарэтычныя: вывучэнне навуковых артыкулаў, прысвечаных генетычнаму алгарытму і яго выкарыстанню ў нейронавых сетках для класіфікацыі выяў, документацыя выбранных фрэймворкаў і бібліятэк; б) практычныя: рэалізацыя праграмнага забеспячэння для аптымізацыі навучання нейронавай сеткі і праверкі якасці яе працы, рэалізацыя данавучання ўжо гатовай мадэлі нейронавай сеткі.

**У выніку** распрацаваны алгарытм эфектыўнага навучання нейронавай сеткі для задачы распознання выяў і праверана яго эфектыўнасць.

**Вобласць прымянеñня** – рознічны гандаль, аўтамабільная прамысловасць, медыцынская дыягностика і інш.

## ABSTRACT

Graduate work, 36 p., 34 illustrations, 13 formulas, 2 tables, 1 appendix, 23 sources.

**Keywords:** NEURAL NETWORK, GENETIC ALGORITHM, DIFFERENTIAL EVOLUTION METHOD, CLASSIFICATION, NEURAL NETWORK TRAINING.

**The object of research:** usage of a genetic algorithm in the context of neural networks for image classification.

**The purpose of work** is development of an algorithm that uses the differential evolution method to effectively train a neural network that solves the problem of image classification, and to test the operation of the resulting algorithm.

**The Methods of research:** a) theoretical: research of scientific articles devoted to the genetic algorithm and its use in neural networks for image classification, documentation of selected frameworks and libraries; b) practical: implementation of software to optimize the training of a neural network and check the quality of its work, implementation of additional training of a ready-made neural network model.

**As a result,** algorithm for effectively training a neural network for the problem of pattern recognition was developed and its effectiveness was tested.

**Scope** – retail trade, automotive industry, medical diagnostics, etc.